



## Людка Сільнова

### ЗЯРНЯТЫ

У мора мовы — змораным волам...  
выйдзі волатам!

\*

Мой кут!  
Пакуты — падарункі,  
карункі лёсаву  
люскіх, любых і любых  
прыкуты да цябе...

\*

Смеццем — сорам,  
зоркай — гонар!  
Зоркай, зрокам, новым вокам,  
гукам рога, зрухам, рухам.

\*

царыца кніг,  
я — шэрай кнігаўкай...  
маё жазло —  
жаноцкасць жальбы.

### СЛОВЫ,

### АБО СЛАВЯНСКАЕ ПАСЕЛІШЧА

Сэнсы — стрэхі,  
ніжэй — гукавых абалонак бярвёны,  
вянцы цягнуцца да сонца,  
усярэдзіне — рэха бясконцае.

### ШАРЖ

Прыйшоў жвавы, кучаравы,  
ў грыве — бомкі, стужкі славы.  
Шэрадушна шэравокі,  
з роем мушак каля боку.

\*

А мы вынайшлі мову,  
як шкло!  
Яна свет адлюстроўвае.  
Чорнай фарбай — Сусвет.

### ПАЦЕРКІ ЖЫЦЦЯ

(е-а-у-о-ы)

е

з'яўленне

маленства

веды

а

зяляценні

каханні

спатканні

у

люб

карункі

і шлюб

о

роды

гроши

і дом

ы

быт

набытак

нябыт.

## АЎТАПАРТРЭТ З КВЕТКАМИ

мальвы мовы,  
мары мак ружовы,  
бэз гарэзлівасці,  
півоні ўлоння,  
ружы мужнасці,  
барбарыс мацярынства,  
мята паэцтва...

\*  
не прыгажосць, а слова  
выратуе свет!

\*  
Паэт-спявак:  
апець як?..  
Вакальнае мастацтва,  
а не аракульнае!

\*  
паэты словам час аруць,  
як зямлю!

\*  
паэт, прадказальнік у продках,—  
да сучасніка — ўпрочкі.

\*  
цяляты мы пад вымем мовы  
цураемся сваёй асновы  
жалобай вока поўніцца каровы.

\*  
Прыйдзі,  
званочкамі свайго з'яўлення зазвіні!..

\*  
Чужы, чаруй!  
А родны — прэч!

\*  
разгойдваецца — болем! — пачуццё  
паміж пачаткамі радкоў і іх канцамі  
(як на арэлях, помню, узляталі  
салдат з дзяўчынай ў плаццейку  
з паркалю  
ў дарослае для нас, дзяцей, жыццё...)

\*

сатрэш літары — сцеражыся:  
прасторы знікнуць.

\*

наша ста ГОДДЗЕ:  
ГОДДЗЕ нянавісці, ГОДДЗЕ!..

\*

калі маўчаць — гавораць,  
калі сказаць — гавораць,  
калі спываць — гавораць...  
навокал мяне буркаванне гаворак.

\*

жоўтае дрэва — жоўтым лістком,  
стрэлкай у неба:  
там падабенства — тайны выток  
ў тоні Сусвету...

\*

Поспех — пасаг мой,  
жаніх мой — нябыт.  
Вяселле — ні страху,  
ні гору не быць!

\*

смерць і смех —  
дзве ружы аднаго куста...

\*

Дзяўчынка бегае за галубком.  
Гульні той боскасць.

\*

хлопец:  
дзве далані — хлоп!  
адна — хлопец, другая дзяўчына,  
дзіва прычына.

\*

...і пер'е  
галубінага хваста —  
як быццам веер  
белых перфакарт.

## ПАД МІКРАСКОПАМ

Пад маім мікраскопам —  
кропля моўнай вады сцёкавай.

о, як у ёй многа  
усяго, што ад бога!

то ж народнае дабро —  
золата і серабро...  
і каштоўнае каменне:  
права піс і вымаўленне!

\*

Не паэтам,  
у вечнай айчыне —  
быць мне рэхам  
на снежнай вяршыні.

Сцеражыся  
унізе!

Быць павінна  
лавіна!!!

\*

дарма не прапалі  
урокі Салоўкі:  
навучылася Ластаўка  
хораша... мяўкацы!

-

Хто будзе шукаць? — Ніхто.  
Хто будзе чытаць? — Ніхто.  
Над імі плакаць? — Ніхто.

Ужо нарадзіўся той —  
рыбай са слізкай лускай —  
Ніхто...

## ЛЮДКА

Я — Людка,  
адзінка вялікага люду,  
як быццам першай я,  
як быццам з вершаў я,  
як быццам згубленна маё імя —  
і Вера я...

у рэшце рэшт,  
слова — гэта таксама верш.